



Памятнае гашэнне, прысвечанае 30-годдзю РУП «Белтэлекам»

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь выпускае ў абарачэнне [памятны спецштэмпель](#), які будзе выкарыстоўвацца для правядзення спецыяльнага памятнага гашэння, прысвечанага 30-годдзю РУП «Белтэлекам».

Месца гашэння – Мінск-паштамт.

Колер масцікі – чорны.

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства электрасувязі «Белтэлекам» – вядучы тэлекамунацыйны аператар Рэспублікі Беларусь.

Кампанія прапануе шырокі спектр паслуг для фізічных і юрыдычных асоб, у тым ліку інтэрнэт, тэлебачанне, тэлефонную сувязь, «Відэакантроль», а таксама кругласутачную тэхнічную падтрымку.

РУП «Белтэлекам» укараняе лічбавыя тэхналогіі, інвесціруе ў развіццё і мадэрнізацыю сваёй інфраструктуры.

Стаўшы лідарам традыцыйнага рынку сувязі, аператар пашырае кампетэнцыі ў самых перспектывных сферах. Стратэгія развіцця кампаніі накіравана на стварэнне лічбавай экасістэмы, якая будзе інтэграваць розныя сэрвісы і інавацыйныя рашэнні.

Праект падрыхтаваны па матэрыялах рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства электрасувязі «Белтэлекам».

Да гэтай падзеі РУП «Белпошта» падрыхтавала мастацкі маркіраваны канверт з літарнай маркай «А».

Дызайн праекта Алены Мядзведзь.

Source URL:

<https://www.mpt.gov.by/pamyatnae-gashenne-prysvechanaga-30-goddzyu-rup-beltelekam>